



У 1514 г. кароль Зыгмунт Стары падараваў мясцовасць Свяцк пану Шымку Сапоцкы. У 1560 г. ён заснаваў мястэчка, якому даў назву Сапоцкін. У 1612 г. Ян Валовіч стаў фундатарам касцёла Унебаўзяцця Божай Маці ў Сапоцкіне. Гэта была філіяльная святыня і належала да каталіцкай парафіі Гожа.

27 красавіка 1789 г. была створана рыма-каталіцкая парафія ў Тэоліне, так называлася мястэчка ў тыя часы. 22 лютага 1879 г. цар Мікалай I закрывае касцёл у Тэоліне, а тутэйшая каталіцкая парафія перастае дзейнічаць. У 1890 – 1916 гг. касцёл становіцца ўласнасцю кляштара праваслаўных манашак. У 1905 г. цар Мікалай II выдае “талерантны” загад, які дае права легалізацыі каталіцкіх парафій на тэрыторыях царскай Расіі. 15 лютага папа Пій X выдаў акт аб заснаванні парафіі. Католікам не вярнулі касцёл, але яны мелі магчымасць пабудаваць невялікі касцёлік ля парафіяльных могілак.

Толькі 15 жніўня 1916 г. святыня была вернута католікам. У Тэоліне была адноўлена каталіцкая парафія. У 1935 – 1939 гг. касцёл быў разбудаваны парафіянамі і ксяндзамі дзеканамі: кс. Пятром Катлеўскім і кс. Юзафам Пэркоўскім. † Падчас Другой сусветнай вайны касцёл у Тэоліне панёс значныя страты. 22 верасня 1939 г. савецкія салдаты пашкодзілі касцёльную вежу і галоўны алтар з абразом Вастрабрамскай Божай Маці. 22 чэрвеня 1941 г. была цалкам знішчана касцёльная вежа нямецкімі войскамі, якія наступалі. 15 ліпеня 1944 г. падчас ваенных дзеянняў святыня была сур’ёзна пашкоджана, згарэў яе дах. Пасля 1944 г. парафіяне разам з кс. Юзафам Навасадкам парамантавалі касцёл. Пасля яго смерці парафія засталася без святара. У 1965 – 1970 гг. вернікі самастойна абаранялі веру і касцёл.

У 1970 – 1984 гг. дзякуючы просьбам да савецкіх улад і старанням тэолінскіх парафіян у касцёл прыезджаюць ксяндзы з навакольных парафій – гэта кс. Ян Балтралік з пар. Лабна і кс. Казімір Арлоўскі з пар. Адамавічы. 1 ліпеня 1984 г. у парафію прыезджае ў якасці пробашча малады святар Вітальд Лазавіцкі, назначаны кс. кардыналам Юльянам Вайводсам з Латвіі. У 1984 – 1990 гг. праца і шчодрія ахвяраванні Божага людзю пастаянна ўпрыгожваюць касцёл. 4 – 6 лістапада 1988 г. пасля 50-гадовага перапынка парафію наведвае біскуп Эдвард Яўгеній Самсэль з Ломжы.

З 15 мая да 28 кастрычніка 1989 г. прадаўжаецца будаўніцтва трох новых касцёльных вежаў. Ксёндз біскуп Тадэвуш Кандрусевіч прыезджае асвяціць адноўлены касцёл. 16 лістапада 1989 г. былі асвечаны тры новыя вежы і новы зван св. Язафата Кунцэвіча. 15 снежня ў касцёле выбухнуў пажар, які знішчыў галоўны алтар. Парафіяне пастараліся

Касцёл Унебаўзяцця Божай Маці і св. Язафата Кунцэвіча ў Сапоцкіне

Аўтар: Антон Шыдлоўскі
28.11.2010 03:00

аднавіць святыню. 9 мая 1993 г. кс. біскуп Аляксандр Кашкевіч, гродзенскі ардынарый, асвяціў адбудаваны галоўны алтар.

З 4 сакавіка 1993 г. у парафіі працуюць сёстры сэрафіткі, якія прыехалі з Асвятцамі.